

дэбют

дэбют

---

## Павел Барахвостаў

---



...Пакаянъне – гэта ўсьмешка вясны  
І Бога паднябеснае звязанъне...

## Недасяжнае неба

### КАХАНАЙ

Я ўжо побач з табою, каханка, –  
Што палон мне, муры і вежы!  
Я твой позірк спаткаю зранку  
На прасторах лясоў бязьмежных.  
Зазірну ў твае сінія очы.  
Дзе патоне водбліск сьвітання,  
І паверу я сярод ночы  
У — непераможнасьць каханъня!

### НАПІСАНАЕ

*I*

Гэтыя слова – як сонца пляма,  
Як бацькоўская хата эмігранту ў сыне.

Гэтыя слова звыкла і прама  
Гучаць на вуснах: «Даруй мне».  
Мы бяжым, съпяшаемся ў мітусьні,  
Захопленыя кожны сваім заданьнем.  
Пакаянне – гэта ўсьмешка вясны  
І Бога паднябеснае зъязнъне.

## 2

Калі б съценам спатрэбіўся суразмоўца,  
Калі б іх не вынішчалі, ня спальвалі,  
Не руйнавалі выбухамі,  
Нягледзячы на съятасць месца,  
Яны б расказалі,  
Што такое – вайна...

**НЕЗНАЁМКА**

Вочы — колеру съпелых алівак —  
Глядзяць на мяне з-пад доўгіх веек.  
Я адчуваю пяшчотны дотык  
І сам напаўняюся энергіяй.  
Для мяне ты – незнамка,  
Якую спаткаў на жыцьцёвай дарозе.  
Раптоўна, імгненна  
Між намі узынікла сувязь.  
Я ўсьмешку бачу, якая  
Перадаецца праз вочы.  
Я дзякую казачніку,  
Які падараўваш мне цябе,  
Нібы на дзень нараджэння.  
Хутка прыпынак, і вечер часу,  
Бязылітасны і суровы,  
Закружыць мяне ў сваіх антыциклонах,  
Але тая, з незвычайнімі вачымі,  
Застанеца ў памяці на-  
Заўсёды ... нязменная,  
Таму што ўспаміны  
Не старэюць...

**СЭРЦА**

Сэрца малое, каб съвет спазнаць, —  
Вось і рвецца яно, напятае.  
Не спрабуе ад праўды ўцякаць,  
Разрываючы рэбраў краты.

Хоць і ведае, што не пражыве  
Без мужчынскай падтрымкі шкілета.  
Таму ўвесну на роснай траве  
Усё меней сълядоў паэтаў...

### ПРЫПАВЕСЬЦЬ

Спыталіся ў селяніна, што ён  
Рабіў бы, калі б засталося  
Жыць на съвеце некалькі дзён:  
— У полі жаў бы калосьце!  
З тым пытаньнем прыйшлі да воіна.  
Гаварыў ён зусім спакойна,  
Варухнуўшы гарою плеч:  
— Я б узыняў свой булатны меч!  
Трапіўся на шляху літаратар,  
Спыталі: — Ты, душ арандатар,  
Што б рабіў ты перад канчынай?  
— Цалаваўся б з любай дзяўчынай!

### БАЛАДА ПРА КРОПЛЮ ВАДЫ

Дробная кропля з разьюшанай хмары  
Упала на ўёлкы азёрны пясок —  
Выпрыхнула з-пад крылаў пачвары.  
Бераг жаўцеў там, як паясок.

Срэбрам зайграла з нябёсаў вадзіца,  
Холад нябёс разыліла па зямлі.  
Гэткім пейзажам здалелі б натхніцца  
Брэйгель, Пусэн, Сааян і Далі!

Толькі жыцьця ёй ня трэба зямнога,  
Вабяць яе між аблок скавышы.  
Яна — для палёту, для неба пустога  
І для нязнаных, далёкіх вышынь.

Засумавала эфіру царыца,  
Ціха і ўмольна благае:  
— З небам ізноўку хачу я зрадніцца!  
Дому другога ня знаю.

Мілая кропля, мы самі сумуем.  
Маючы хлеб і да хлеба,  
Мы не жывем, а уцёкі рыхтаем  
На недасяжнае неба!

